




АМУНІЦЫЯ — НА СУСВЕТНЫМ УЗРОЎНІ

Праца ратавальніка залежыць не толькі ад яго кваліфікацыі, але і ад амуніцыі і тэхнікі, з дапамогай якіх ён працуе. Больш за тое, яны павінны пастаянна ўдасканальвацца, паколькі складанасць пастаўленых перад ратавальнікамі задач год ад году расце. Навукова-даследчому інстытуту пажарнай бяспекі і праблем надзвычайных сітуацый МНС Беларусі ёсць над чым няспынна працаваць у гэтым кірунку.



Аб тым, якія ж новыя распрацоўкі ўкараняюцца ў прафесійную дзейнасць утаймавальнікаў стыхій, расказвае начальнік цэнтры навукова-даследчыцкай работы Сяргей АСТАШОЎ.

— Мы гатовы прэзентаваць наш новы шлем. Ён ні ў чым не саступае сусветным аналагам, але пры ўсім гэтым мае кошт, ніжэйшы ўтрая за іх. Усе камплектуючыя для яго зроблены ў Беларусі. Крытэрыямі пры распрацоўцы, акрамя максімальных ахоўных уласцівасцяў, сталі зручнасць пры нашэнні, камплектаванне перамоўнымі прыладамі, каб аператыўна перадаваць інфармацыю і не перакрываць увагу на рацыю, і ліхтаром. Замест эмблемы можна ўсталяваць экшн-камеру для здымак. Да таго ж ён больш лёгкі, што ў рабоце пры поўнай баявой выкладцы таксама немалаважна. Мы стваралі гэты шлем амаль два гады.

— Ці ёсць навацыі ў баявым адзенні для пажарных?

— Актыўныя работы распачаліся яшчэ гадоў 15 назад. Яшчэ нашы віцебскія калегі пачалі распрацоўкі на базе арселону. Гэтая тэрмастойкая тканіна была прыдуманая ў СССР яшчэ на пачатку 1970-х гадоў. З сярэдзіны 70-х яе пачалі

далей на «сутках». І як бы чалавек пасля гэтага не захварэў.

Фактычна мы выступаем пасярэднікамі паміж людзьмі, якія тушаць пажары, і тымі, якія робяць адзенне. У працэсе працы ратавальнікаў мы збіраем пажаданні і заўвагі і пераадрасоўваем іх на заводы-вытворцы. Пасля карэкціровак мы зноў тэсціруем адзенне ў нашых лабараторыях, каб яно адпавядала ўсім стандартам бяспекі. І так год за годам мы пастаянна крочым наперад.

Раней у нас выкарыстоўваўся касцюм Л-1. Ён абараняе ад хімічных рэчываў, у ім можна працаваць у вадзе. Але гэты касцюм яшчэ савецкай распрацоўкі, ён вядомы яшчэ з пачатку 80-х. Была пастаўлена задача распрацаваць айчын-

торымі радыеактыўнымі рэчывамі. Па кошце ён таннейшы за Л-1, прычым больш эрганамічны і выконвае значна больш функцый.

— Ці ідзе наша пажарная прадукцыя на экспарт?

— У абмежаванай колькасці. Трэба ў кожнай краіне праходзіць працэдуру сертыфікацыі. Яна вельмі дарагая, і трэба прадаваць вельмі вялікія аб'ёмы, каб усё акупілася. Разавыя пастаўкі ідуць у Расію, Казахстан.

— Апошнімі гадамі пажарны аўтапарк у краіне моцна змяніўся. Ужо нікога не здзівіш цыстэрнамі ў 10 і нават 12 тон. А ці ёсць планы развіваць гэты сектар далей?

— Тэарэтычна працаваць далей можна. Наш МАЗ, на шасі якога і будуюцца пажарныя аўтамабілі, зрабіць такую тэхніку ў стане. Але ці ёсць у гэтым практычная неабходнасць? Напрыклад, у буйных гарадах вельмі моцна стаіць праблема запаркаванасці двароў у шматпавярховай забудове. Прадрацца скрозь шэрагі аўтамабіляў, асабліва ўглыб квартала, не так проста нават на сучаснай дзясцяцітоннай машыне. Аўтамабіль з яшчэ большым аб'ёмам вогнетушыльнага рэчыва стане яшчэ больш габарытным, і маневранасць толькі знізіцца. І як тады падабрацца да пажару? Тым больш што зараз аб'ём у 10—12 тон з'яўляецца аптымальным для тушэння пажару нават ва ўмовах аддаленых крыніц вады ў сельскай мясцовасці. А для гарадскіх умоў зараз распрацоўваецца спецыяльная малагабарытная цыстэрна.

Валяр'ян ШКЛЕННИК.



ную амуніцыю такога тыпу. Так і з'явіўся касцюм індыўідуальнай аховы КІЗ. У ім можна працаваць у халоднай вадзе да чатырох гадзін, а ў гарачай — да пяці хвілін. Бывае так, што рве трубаправод з гарачай вадой, і вось трэба падысці і закрыць вентыль. Касцюм сертыфікаваны ў нас і ў Расіі. Ён бяспечны пры працы з кіслотамі, шчолакам, нафтай, алівай, вадой і нават нека-

што да абутку, то наш інстытут сумесна з адным з віцебскіх прадпрыемстваў распрацаваў боты пажарнага. Раней у нас быў звычайны гумавы абутак. Замежныя ж ратавальнікі носяць скураныя боты. Іх фізічныя ўласцівасці такія ж, як і ў гумавых, але яны вельмі зручныя. Нашы боты не прамакаюць на працягу 60 хвілін, абараняюць ад праколу, удару, маюць негаручую падэшву і скуру. І пры ўсім тым ніхто з замежных канкурэнтаў не можа прапанаваць нешта падобнае за такую ж ці меншую цану. Ды і за мяжой патрабаванне ў выглядзе 60 хвілін непрамакальнасці вытрымліваюць нямногія ўзоры. Справа ў тым, што выпуск такога абутку абумоўлены сваімі кліматычнымі асаблівасцямі. Узімку тушэнне пажару адбываецца пры вельмі нізкіх тэмпературах. Ногі ў пажарнага прамоклі, а яму яшчэ дзяжурчыць

ФАКТЫ

ПЕРАКУЛІЎ НА ПЛІТУ КАНІСТРУ

У Лепелі сямікласнік атрымаў апёкі, калі спрабаваў распаліць газавую пліту: ён перакуліў пяцілітровую каністру з бензінам, якая стаяла побач.

Здарэнне адбылося ўвечары. Пра загаранне ў жыллі па вуліцы 1-й Залінейнай ратавальнікам паведамлілі відавочцы. Мясцовы жыхар убачыў дым, а пасля — хлопчыка, які выбягаў з суседняга дома. Жонка сведкі выклікала пажарных, а муж тым часам да прыбыцця ратавальнікаў забег у суседні дом і падручнымі сродкамі патушыў загаранне на кухні. Высветлілася, што падлетак самастойна, калі дарослых не было ў доме, спрабаваў распаліць газавую пліту ў выпадкова перакуліў пяцілітровую каністру з бензінам, якая знаходзілася побач. Па інфармацыі Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС, з апёкамі другой — трэцяй ступені ног і перадплечча правай рукі хлопца шпіталізавалі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

АРСЕНАЛ ЗБРОІ

Як паведаміла ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС, супрацоўнікі ГУ па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй затрымалі падараванага ў незаконным абароце зброі.

7 верасня вечарам у аграгарадку Краснае Гомельскага раёна супрацоўнікі ДАІ спынілі аўтамабіль, якім кіраваў жыхар г. п. Гарадзья Мінскай вобласці. Пры аглядзе транспартнага сродку праваахоўнікі выявілі цюнінгаваны аўтамаат Калашнікава з прыстасаваннем для бяшумнай стрэльбы, пісталеты Макарава і ТТ, па некалькі падрыхтаваных магазінаў да пералічанай зброі, 4 ручныя гранаты, 3 выбуховыя пакеты і сотні патронаў рознага калібру.

Па дадзеным факце Гомельскім раённым аддзелам Следчага камітэта 8 верасня была ўзбуджана крымінальная справа па ч. 2 арт. 295 КК Беларусі (незаконны дзеянні ў адносінах да агнястрэльнай зброі, боепрыпасу і выбуховых рэчываў).

Затрыманага пасадзілі ў ізалятар часовага ўтрымання, а ў яго кватэры, гаражы і службовым кабінце правалі вобшыкі. Праваахоўнікі канфіскавалі там зарэгістраваную зброю: 2 наразныя карабіны, 4 гладкаствольныя стрэльбы і 2 піста-

НАВІНЫ

леты, а таксама незаконна захоўваныя кулямёт, 5 аўтаматаў, 10 вінтовак, 10 пісталетаў, 28 гранат, 265 выбуховых прыстасаванняў, каля 2 кілаграмаў выбуховых рэчываў і каля 10 тысяч патронаў рознага калібру.

У ходзе далейшых аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў па дадзенай справе быў затрыманы грамадзянін з блізкага асяроддзя фігуранта. Пры аглядзе яго жылля ў Брэсцкай вобласці знайшлі зарэгістраваныя наразны даўгаствольны карабін, гладкаствольную стрэльбу і незаконна захоўваныя 3 вінтоўкі, 3 гладкаствольныя паляўнічыя стрэльбы і 381 патрон рознага калібру.

У цяперашні час выяўляюцца крыніцы паходжання такога шырокага арсеналу і магчымыя саўдзельнікі фігуранта ў незаконным абароце зброі.

Сяргей КУЛАКОЎ.

ЗНОЎ БЛУКАЮЦЬ У ЛЯСАХ

За мінулыя суткі ратавальнікі тройчы выязджалі на пошукі людзей, якія заблудзілі ў лясах. Два паведамленні паступіла з Віцебскай вобласці, адно — з Магілёўскай, паведамлілі ў МНС.



У 16.18 быў атрыман сігнал аб неабходнасці пошукаў дзвюх жанчын, якія заблудзілі ў лесе каля вёскі Казлы Горацкага раёна. Высветлілася, што за тры гадзіны да гэтага яны пайшлі ва ўгоддзі і згубіліся. На пошукі выехалі работнікі МНС і РАУС. У 17.26 жанчыны выйшлі на гук аўтацыстэрны, у медыцынскай дапамозе яны патрэбы не мелі.

У 17.59 у Расонскім раёне каля вёскі Янкавічы згубілася пенсіянерка 1955 года нараджэння. У пошуках былі

ФАКТЫ

задзейнічаны ратавальнікі, супрацоўнікі міліцыі і мясцовыя жыхары. У 19.39 жанчыну знайшлі работнікі МНС, яна не пацярпела.

У 19.31 паступіла паведамленне аб тым, што ў лясным масіве каля вёскі Гараватка Віцебскага раёна заблудзілі жанчына і мужчына. Ратавальнікі, якія выехалі на пошукі, знайшлі іх за паўгадзіны. У 19.52 яны выйшлі на гук аўтацыстэрны, ніхто з іх не пацярпеў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СХОВАНКА ЗА СЦЕНКАЙ ПРЫБІРАЛЬНІ

Агляд домаўладання жыхара вёскі Убарцкая Рудня правалі работнікі Тураўскай міжрайінспекцыі і супрацоўнік Лельчыцкага РАУС. Праваахоўнікі падаравалі, што мужчына можа незаконна захоўваць у доме стрэльбу. Як аказалася, гаспадар уладкаваў сапраўдны тайнік, у якім хаваў 6 незарэгістраваных стрэльбаў, 50 патронаў і 1,5 кілаграма пороху. Схованка знаходзілася за двайной сценкай прыбіральні на дварэ.

У доме на гарышчы інспектары выявілі яшчэ і забароненыя прылады лоўлі рыбы — 16 сетак агульнай даўжынёй 920 метраў. Таксама на падворку знайшлі 200 літраў брагі і самагонны апарат.

Як паведамілі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жыллёўнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, некалькі гадоў таму міліцыя ўжо канфіскавала ў мужчыны чатыры незарэгістраваныя стрэльбы, за што іх уладальнік быў аштрафаваны. Улічваючы «цікавасць» парушальніка да нелегальнай зброі і той факт, што яго дом знаходзіцца на краі лесу, можна меркаваць, што вясковец мог займацца браканьерствам.

Зараз яму пагражае пакаранне ў выглядзе штрафу па некалькіх адміністрацыйных артыкулах — за захоўванне незарэгістраванай зброі, сетак і выраб самагонкі. Па факце незаконнага захоўвання выбуховых рэчываў (пороху) вырашаецца пытанне аб завядзенні крымінальнай справы, а гэта ўжо значна больш сур'ёзная адказнасць — папраўчыя работы, арышт, абмежаванне або пазбаўленне волі.

Сяргей РАСОЛЬКА.